

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

*Установа адукацыі*  
«Беларускі дзяржаўны педагогічны універсітэт  
імя Максіма Танка»

**МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ ГІСТОРЫИ  
І САЦЫЯЛЬНА-ПАЛТЫЧНЫХ  
ДЫСЦЫПЛІН**

**Базавая вучэбная праграма  
для спецыяльнасці  
П 02.01.00 — “Гісторыя”**

Мінск 2002

УДК 9(07)  
ББК 68.3р  
II784

## Уводзіны

### Методыка выкладання гісторыі

*Складальнік* І. І. Багдановіч, кандыдат педагогічных навук, дацэнт.

*Рэцэнзенты:* В. М. Фамін, доктар гістарычных навук, прафесар; С. К. Ганцова, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

### Методыка выкладання сацыяльна-палітычных дысцыплін

*Складальнікі:* І. І. Багдановіч, кандыдат педагогічных навук, дацэнт; В. І. Мярзляк, старшы выкладчык кафедры дапаможных гістарычных дысцыплін і методыкі выкладання гісторыі.

*Рэцэнзенты:* П. В. Кікель, доктар філософічных навук, прафесар; С. В. Паноў, кандыдат педагогічных навук

### Рекамендавана ў якасці базавай:

кафедрай дапаможных гістарычных дысцыплін і методыкі выкладання гісторыі БДПУ.

Пратакол № 10 ад 17.03.2000;

саветам гістарычнага факультета БДПУ.

Пратакол № 7 ад 26.04.2000

### Зацверджана ў якасці базавай

саветам універсітета.

Пратакол № 5 ад 01.03.2001

*Адказны за рэдакцыю* І. І. Багдановіч

*Адказны за выпуск* Да. У. Дубінін

На сучасным этапе рэформавання сістэмы педагогічнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь павышаюцца патрабаванні да ўзроўню прафесіяналізму будучых настаўнікаў гісторыі і сацыяльна-палітычных дысцыплін, асабліва ў галіне тэорыі і методыкі выхавання і выкладання гэтых прадметаў. У такіх умовах удасканаленне навуковаметодычнай падрыхтоўкі студэнтаў з'яўляецца аб'ектыўнай і суб'ектыўнай патрэбнасцю будучага настаўніка ў станаўленні яго прафесійнай кампетэнтнасці.

Сістэма педагогічнай падрыхтоўкі студэнтаў гістарычнага факультэта педагогічнага універсітэта згодна з адукацыйным стандартам прадугледжвае вывучэнне, акрамя педагогікі і псеіхалогіі, курсаў методыкі выкладання, якія завяршаюць прафесійную падрыхтоўку будучых настаўнікаў гісторыі і сацыяльна-палітычных дысцыплін. Курсы методыкі закліканы забяспечыць выпускнікоў ведамі тэарэтычных асноў выкладання, сучасных адукацыйных тэхналогій, магчымасцей іх выкарыстання ў выкладанні гісторыі і выпрацаваць першапачатковыя ўменні і навыкі навучальнага працэсу, неабходныя ў выкладчыцкай дзейнасці.

Важнейшымі крытэрыямі выніковасці реалізацыі праграм з'яўляюцца:

- паўната засваення студэнтамі асноўных тэарэтычных паняццяў, канцепцый і заканамернасцей;
- узровень засваення імі сістэмы метадаў, прыёмаў і сродкаў выкладання гісторыі і сацыяльна-палітычных дысцыплін;
- ступень авалодання практичнымі ўменнімі і навыкамі арганізацыі вучэбнага працэсу, неабходнымі для самастойнай прафесійнай дзейнасці.

# **Методыка выкладання гісторыі**

## **ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА**

Паспяховае выражэнне задач навучання гісторыі ў асноўным залежыць ад настаўніка, яго прафесійнага майстэрства, эрудыцыі і культуры.

Курс “Методыка выкладання гісторыі ў школе” займае вядучая месца ў прафесійнай падрыхтоўцы настаўніка гісторыі. Ён заклікана даць будучым настаўнікам гісторыі веданне тэарэтычных асноў сучаснай методыкі выкладання, выпрацаваць першапачатковыя ўмени і навыкі, неабходныя для арганізацыі эффектыўнага навучання гісторыі, падрыхтаваць студэнтаў да рэалізацыі ў школьнім выкладанні выхаваўчых і развіваўчых магчымасцей гісторыі.

Програма распрацавана ў адпаведнасці з Дзяржаўным стандартам па спецыяльнасці П 02.01.00-“Гісторыя”, зацверджаным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, з улікам Канцэпцыі школьнай гістарычнай адукацыі і абавіраеца на дасягненні сучаснай тэорыі і методыкі выкладання гісторыі. У многіх аспектах яна грунтуюцца на ведах, атрыманых студэнтамі пры вывучэнні ў ВНУ гістарычных і псіхолага-педагагічных дысцыплін.

Програма складаецца з шасці раздзелаў. Вывучэнне курса пачынаецца з характарыстыкі методыкі навучання гісторыі як науки, асноўных этапаў яе станаўлення і развіцця. Затым прадугледжваецца знаёмства студэнтаў з задачамі і зместам школьнай гістарычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Цэнтральнае месца ў курсе займае вывучэнне асаблівасцей працэсу фарміравання гістарычных ведаў школьнікаў, метадаў узаемазвязанай вучбайнай дзеянасці настаўніка і вучняў, форм арганізацыі працэсу навучання гісторыі. Заканчваецца вывучэнне курса раздзелам, прысвечаным методыцы пазакласнай работы па гісторыі, і характарыстыкай структуры дзеянасці настаўніка гісторыі.

У праграме тэарэтычная і практычная часткі курса пададзены разам, але яны лёгка прасочваюцца ў яе змесце. Гэта дазваляе выкладчыку вызначыць, які матэрыял складае аснову тэарэтычнага вывучэння методыкі, а які з'яўляецца асновай арганізацыі практыч-

ных і лабараторных заняткаў са студэнтамі. Пры гэтым практычнай часткі, на наш погляд, павінна займаць большую частку вучэбнага часу, адведзенага планам на вывучэнне методыкі выкладання гісторыі.

Праграма курса разлічана на 110 вучэбных гадзін. З іх 50 гадзін неабходна адвесці на лекцыі, 50 гадзін — на практычныя і 10 — на лабараторныя заняткі.

## **ПРАГРАМА**

### **Раздел I. МЕТОДЫКА НАВУЧАННЯ ГІСТОРЫІ ЯК ПЕДАГАГІЧНАЯ НАВУКА**

#### ***Тэма 1. Прадмет і задачы методыкі выкладання гісторыі***

Методыка выкладання гісторыі як наука і як педагогічная дысцыпліна. Прадмет методыкі выкладання гісторыі. Асноўныя кампаненты працэсу навучання гісторыі: мэты і змест школьніх курсаў гісторыі, выкладчыцкая дзеянасць настаўніка і пазнавальная дзеянасць вучняў, вынікі навучання. Узаемасувязь паміж імі.

Месца методыкі выкладання ў сістэме педагогічных науک. Яе сувязь з іншымі наукамі.

Методыка і тэхналогія навучання. Агульнае і асаблівае. Сувязь методыкі навучання гісторыі з іншымі наукамі. Метады даследавання працэсу навучання гісторыі.

Задачы, змест і структура універсітэцкага курса “Методыка выкладання гісторыі ў школе”. Асноўная літаратура.

#### ***Тэма 2. Станаўленне і развіццё школьнай гістарычнай адукацыі і методыкі выкладання гісторыі ў дасавецкі час***

Узнікненне і станаўленне школьнай гістарычнай адукацыі на ўсходнеславянскіх землях. Фактары, якія вызначаюць станаўленне методыкі як науки. Асноўныя напрамкі развіцця гісторыка-методычнай думкі ў дарэвалюцыйнай Расіі ў XIX ст. Афармленне методыкі выкладання гісторыі як самастойнай галіны педагогічнай науки ў пачатку XX стагоддзя.

### **Тэма 3. Развіццё школьнай гісторычнай адукацыі і методыкі выкладання гісторыі ў СССР**

Замена гісторыі як вучэбнай дысцыпліны палітграматай і грамадзнаўствам у 20-я гады XX стагоддзя. Аднаўленне самастойнага курса гісторыі ў савецкай школе ў 30-я гады. Ідеалагізацыя і палітызацыя школьнага курса грамадзянскай гісторыі. Пастанаўленні ЦК КПСС і савецкага ўрада па пытаннях школьнага выкладання гісторыі 1934, 1959, 1965 гадоў. Выкарыстанне сістэмы школьнай гісторычнай адукацыі як магутнага інструмента ідэалагічнай і пропагандысцкай дзейнасці камуністычнай партыі.

Развіццё метадычных даследаванняў у СССР у 20—30-я гады. Стварэнне сістэмы стабільных падручнікаў па гісторыі ў канцы 40-х гадоў і іх далейшае ўдасканаленне ў 50-я — сярэдзіне 60-х гадоў. Навуковая распрацоўка праблем зместу методыкі выкладання, выхоўваючага і развіваючага навучання гісторыі ў канцы 60-х—80-я гады XX стагоддзя.

Крызіс у выкладанні гісторыі другой паловы 80-х—пачатку 90-х гадоў. Яго прычыны і пошук шляху пераадолення.

### **Тэма 4. Станаўленне нацыянальнай сістэмы школьнай гісторычнай адукацыі**

Канцэпцыя школьнай гісторычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Вызначэнне задач і асноўных прынцыпаў пабудовы гісторычнай адукацыі. Стварэнне школьнага праграм, вучэбных дапаможнікаў і падручнікаў для школ. Праблемы станаўлення нацыянальнай сістэмы гісторычнай адукацыі. Поспехі і недахопы на шляху іх вырашэння.

### **Тэма 5. Сучасны стан і тэндэнцыі развіцця гісторычнай адукацыі ў свеце**

Развіццё сучаснай гісторычнай адукацыі за мяжой. Асаблівасці паслядоўнасці і прынцыпаў вывучэння гісторыі ў розных краінах. Задачы вывучэння і прынцыпы адбору зместу гісторычнай адукацыі ў розных краінах. Сучасны стан развіцця дыдактыкі гісторыі ў розных еўрапейскіх краінах і ЗША, інавацыйныя тэхналогіі ў выкладанні гісторыі.

## **Раздел II. ЗАДАЧЫ І ЗМЕСТ ВЫВУЧЭННЯ ГІСТОРЫІ ў ШКОЛЕ**

### **Тэма 1. Мэты і задачы сучаснай гісторычнай адукацыі**

Комплексныя характар мэт навучання гісторыі: фарміраванне ў вучняў трывалых і глыбокіх ведаў аб развіцці грамадства, творчага мыслення; развіццё пазнавальнай самастойнасці пры вывучэнні гісторыі; выхаванне высокамаральнага чалавека-грамадзяніна, патрыёта сваёй Бецацькаўшчыны. Упрыгожуе мэт навучання на змест і структуру гісторычнай адукацыі, на складанне школьнага праграм і арганізацыю навучання. Мэты навучання і задачы вывучэння асобных раздзелаў і тэм. Узаемасувязь мэтанакіраванасці і выніковасці ў навучанні гісторыі.

### **Тэма 2. Сучасная структура школьнай гісторычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь**

Гісторыя як прадмет школьнага навучання. Яе месца ў вучэбным плане базавай, сярэдняй агульнаадукацыйнай і прафесійнай школы. Сучасная структура школьнай гісторычнай адукацыі.

Праграмы па гісторыі. Навуковыя асновы і прынцыпы іх пабудовы: лінейнасць, канцэнтрызм, узаемасувязь айчыннай і сусветнай гісторыі, улік міжпрадметных і міжкурсавых сувязей. Асноўныя кампаненты і структура сучасных школьнага праграм па гісторыі.

Структура планіравання вывучэння гісторыі ў школе. Планіраванне вывучэння асобных курсаў гісторыі. Тэхналогія складання тэматычнага і календарна-тэматычнага плана. Вучэбны комплекс па гісторыі. Змест вучэбнага комплексу.

### **Тэма 3. Агульная характеристыка школьнага курса гісторыі**

Пабудова і задачы курса “Гісторыя цывілізацый старажытнага свету”. Змест курса, яго храналагічныя рамкі, перыядызацыя. Структура курса. Асноўныя паняцці і вядучыя ідэі, крытэрыі іх адбору. Раскрыццё ў курсе найболыш істотных прыкмет старажытных цывілізацый. Месца абавязковых урокоў у структуре курса. Асноўныя ўменні вучняў.

Пабудова і задачы курса “Гісторыя сярэдніх вякоў”. Храналагічныя рамкі і перыядызацыя курса. Структура курса. Асноўныя паняцці і вядучыя ідэі, даступнасць іх раскрыцця ў падручніку. Унутрыпрадметныя і міжпрадметныя сувязі. Асноўныя ўменні і навыкі вучняў.

Пабудова і задачы курса “Сусветная гісторыя цывілізацый новага часу”. Храналагічныя рамкі і перыядызацыя. Структура курса і

асноўныя задачы яго вывучэння. Вядучыя паняцці і ідэі. Раскрыццё заканамернасцей сусветнай гісторыі новага часу ў змесце курса. Асноўныя ўменні вучняў.

Пабудова і задачы курса “Сусветная гісторыя навейшага часу”. Храналагічныя рамкі і перыядызацыя курса. Структура і адукацыйна-выхаваўчыя задачы вывучэння гісторыі навейшага часу. Вядучыя паняцці і праблемы, іх раскрыццё ў змесце курса. Міжпрадметныя і ўнутрыпрадметныя сувязі. Асноўныя ўменні вучняў.

Пабудова і задачы курса “Гісторыя Беларусі” ў базавай школе. Месца і значэнне курса ў сістэме гістарычнай адукацыі, яго перыядызацыя. Структура вывучэння гісторыі Беларусі ў базавай школе. Ажыццяўленне міжкурсавых і міжпрадметных сувязей пры яе вывучэнні.

Сістема гістарычных фактаў, глыбіня іх раскрыцця ў залежнасці ад узросту школьнікаў. Асноўныя паняцці і вядучыя ідэі. Ступень ускладнення паняццяў у залежнасці ад ступені навучання. Раскрыццё ў курсе патрыятычных традыцый беларускага народа. Выхаванне пачуцця горну за свой народ, яго гістарычную і культурную спадчыну.

Развіццё ўмennaў вучняў выяўляець асноўныя заканамернасці айчыннай гісторыі, парапоўваць падзеі і факты айчыннай гісторыі з фактамі сусветнай гісторыі, разглядаць і аналізуваць іх у кантэксле єўропейскай і сусветнай гісторыі.

Пабудова і задачы курса “Сусветная гісторыя” ў сярэдняй агульнаадукацыйнай і прафесійнай школе. Структура курса і парадак яго вывучэння ў сярэдняй школе. Праблемна-цывлізацыйныя прынцыпы у пабудове курса. Асноўныя праблемы і ідэі курса, яго абагульняючы і тэарэтычныя харектары. Выкарыстанне актыўных форм арганізацыі яго вывучэння. Асноўныя ўмennі і навыкі вучняў.

Пабудова і задача курса “Айчынная гісторыя” ў сярэдняй, агульнаадукацыйнай, прафесійнай школе. Храналагічныя рамкі і перыядызацыя курса. Структура яго пабудовы. Задачы вывучэння айчыннай гісторыі на тэарэтычнай ступені пазнання. Асноўныя ідэі і заканамернасці курса. Разгляд айчыннай гісторыі ў кантэксле єўропейскай і сусветнай. Суадносіны тэарэтычнага і фактычнага матэрыялу ў курсе. Міжпрадметныя і ўнутрыпрадметныя сувязі.

### Раздел III. ПРАЦЭС ФАРМІРАВАННЯ ГІСТАРЫЧНЫХ ВЕДАЎ

#### Тэма 1. Структура гістарычных ведаў школьнікаў

Роля гістарычных ведаў у фарміраванні светапогляду вучняў. Структура і функцыі гістарычных ведаў. Іх роля ў ажыццяўленні адукацыйна-выхаваўчых і развіваючых задач.

Асноўныя кампаненты вучэбнага гістарычнага матэрыялу: канкрэтныя гістарычныя ўяўленні, гістарычныя паняцці, заканамернасці гістарычнага развіцця. Роля фактаў у навучанні гісторыі. Віды гістарычных фактаў. Узаемасувязь падзеяў і з'яў у гісторыі. Суадносіны канкрэтных фактаў і абагульнення ў працэсе навучання гісторыі.

#### Тэма 2. Методыка фарміравання гістарычных уяўленняў

Віды гістарычных уяўленняў. Іх месца ў працэсе фарміравання ведаў. Асвятленне метадычных шляхоў фарміравання гістарычных уяўленняў у метадычнай літаратуры.

Шляхі і сродкі фарміравання ўяўленняў аб фактах мінулага. Методыка фарміравання ўяўленняў аб гістарычным часе і просторы. Храналогія на ўроку гісторыі. Работа з гістарычнай картай.

#### Тэма 3. Фарміраванне гістарычных паняццяў

Гістарычныя паняцці — важнейшы кампанент вучэбнага матэрыялу. Распрацоўка пытанняў аб методыцы фарміравання гістарычных паняццяў у метадычнай навуцы. Класіфікацыя гістарычных паняццяў па ступені абагульнення гістарычных з'яў, асаблівасцях іх зместу. Псіхалагічныя асаблівасці засваення школьнікамі гістарычных паняццяў. Лагічныя шляхі фарміравання паняццяў. Метадычныя ўмовы павышэння эффектыўнасці фарміравання гістарычных паняццяў. Роль ўяўленняў, тэрминаў і азначэнняў у работе па фарміраванні паняццяў. Развіццё і абагачэнне паняццяў у працэсе навучання. Выпрацоўка ўменняў аперыруваць паняццямі.

#### Тэма 4. Раскрыццё гістарычных заканамернасцей пры вывучэнні гісторыі

Аб'ектыўныя гістарычныя сувязі і заканамернасці грамадскага развіцця — важнейшы кампанент гістарычнага матэрыялу. Віды гістарычных сувязей: лакальныя, часавыя, прычынна-выніковыя. Паняцце аб заканамернасцях у гістарычным развіцці. Метадычная навука аб месцах, часе, ступені і глыбіні раскрыцця заканамернасцей у

школьных курсах гісторыі. Методыка падвядзення вучняў да засваеня гістарычных заканамернасцей з улікам узросту вучняў.

### **Тэма 5. Выхаванне ў працэсе навучання гісторыі**

Магчымасці школьніх курсаў гісторыі для маральнага, патрыятычнага, інтэрнацыянальнага, экалагічнага і эстэтычнага выхавання школьнікаў. Метадычныя шляхі рэалізацыі выхаваўчых задач школьніх курсаў гісторыі. Адбор вучэбнага матэрыялу і сродкаў наўчання з улікам іх выхаваўчых магчымасцей. Сувязь выкладання гісторыі з жыццём, сучаснасцю як умова рэалізацыі выхаваўчых задач гісторыі. Выхаванне інтарэсу да вывучэння гісторыі. Адзінства эмаксыянальнага і лагічнага ў раскрыці падзеяў і з'яў як шлях фарміравання маральных перакананняў у вучняў. Фарміраванне гуманістычнага светапогляду.

### **Тэма 6. Развіццё вучняў у працэсе навучання гісторыі**

Характэрныя рысы развіваючага наўчання. Развіццё здольнасцей і ўменняў у працэсе наўчання. Суадносіны агульных і прадметна-гістарычных уменняў і навыкаў. Пераемнасць, ускладненне і ўдасканаленне ўменняў і навыкаў. Роля лагічных схем (памятак) у фарміраванні інтэлектуальных і практычных уменняў, уменняў культурна-гістарычнай самаадукацыі. Развіццё гістарычнага мыслення, памяці, мовы, умення працаўца з рознымі крыніцамі ведаў.

Характарыстыка спецыяльных вучэбных гістарычных уменняў: лакалізаваць гістарычныя падзеі ў прасторы і часе, суадносіць працэсы з перыядам; працаўца з рознымі крыніцамі гістарычных ведаў; тлумачыць гістарычныя факты на аснове ўсебаковага вывучэння крыніц і прымянення тэарэтычных ведаў; выяўляць сутнасць гістарычных з'яў і даваць ім адэнку; асвятляць гістарычны матэрыял па скразных пытаннях курса; канспектаваць, тэзаваць і рэферираваць гістарычныя крыніцы.

Дыягностыка ўзроўню сформіраванасці ўменняў. Методыка і этапы іх фарміравання ў працэсе наўчання гісторыі ў школе.

Узаемасувязь авалодання спецыяльнымі гістарычнымі ўменнямі, навыкамі і развіцця пазнавальной самастойнасці і актыўнасці ў наўчанні гісторыі.

### **Тэма 7. Агульная характарыстыка сродкаў наўчання гісторыі**

Сродкі наўчання гісторыі як крыніцы гістарычных ведаў. Першакрыніцы гістарычных ведаў. Іх месца і роля ў наўчанні гісторыі. Сапраўдныя рэчы мінулага, помнікі матэрыяльнай і духоўнай культуры, гістарычныя пісьмовыя крыніцы, магчымасці іх выкарыстання ў выкладанні гісторыі.

Сродкі, якія ўзнаўляюць гістарычную рэчаіснасць у наўукова-апрацаваным выглядзе: вуснае слова настаўніка, падручнікі, вучэбныя дапаможнікі.

Наглядныя сродкі, якія рэканструюць вобразы гістарычных фактаў: ілюстрацыі, вучэбныя карціны, дыяпазітывы, дыяфільмы, кіна- і тэлефільмы, камп'ютэрныя праграмы і г. д.

Сродкі наўчання, якія ўзнаўляюць гістарычную рэчаіснасць у мастацка-вобразнай форме: мастацкая літаратура эпохі і гістарычная белетрыстыка, творы выяўленчага мастацтва, мастацкая кіна- і тэлефільмы, музычныя творы. Магчымасці і метадычнае аргументаванне крыйтэриев сродкаў наўчання гісторыі.

Крыйтэрыі выбару сродкаў наўчання гісторыі.

Кабінет гісторыі ў школе. Задачы і змест работы кабінета гісторыі. Яго роля ў аптымальнай арганізацыі пазнавальнай дзеянасці. Абсталляванне кабінета. Планаванне яго работы.

## **Раздел IV. МЕТАДЫ І ПРЫЁМЫ ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ НАСТАЎНІКА І ВУЧНЯЎ У ПРАЦЭСЕ НАВУЧАННЯ ГІСТОРЫІ**

### **Тэма 1. Паняцце аб метадах наўчання гісторыі**

Розныя пункты гледжання на азначэнне метадаў і іх класіфікацыю ў метадычнай літаратуры. Дыдактычны і метадычны падыходы да праблемы метадаў наўчання. Суадносіны паняццяў “метад” і “прыём” наўчання.

Узаемасувязь двух бакоў метадаў наўчання: выкладання настаўніка і пазнавальнай дзеянасці вучняў. Узаемасувязь сродкаў наўчання гісторыі і метадычных прыёмаў дзеянасці настаўніка і вучняў у вучэбна-выхаваўчым працэсе. Пазнавальная, выхаваўчая і развіваючая роля метадаў і прыёмаў у вучэбным працэсе наўчання гісторыі.

## **Тэма 2. Вуснае слова ў научанні гісторыі**

Функцыі вуснага слова ў научанні гісторыі. Прывёмы вуснага выкладання: расказ, сціслае паведамленне, канспектыўнае, вобразнае, сюжэтнае апавяданне, карціннае і аналітычнае апісанне, характеристыка, тлумачэнне, разважанне. Іх узаемнае спалучэнне. Школьная лекцыя. Тлумачальна-ілюстрацыйны і проблемны характеристар пераказу.

Выкарыстанне настаўнікам розных крыніц ведаў пры пераказе матэрыялу.

Арганізацыя пазнавальнай дзеянасці вучняў у працэсе вуснага пераказу. Узнаўленчы, пераўтваральны і творча-пошукавыя характеристар пазнавальнай дзеянасці. Віды творча-пошукавых заданняў.

Роля гутаркі ў научанні гісторыі. Віды гутаркі, патрабаванні да яе.

## **Тэма 3. Месца і роля друкаваных крыніц у научанні гісторыі**

Падручнік гісторыі як крыніца і сродак арганізацыі пазнавальнай дзеянасці вучняў. Судносіны слова настаўніка і зместу падручніка. Асноўныя структурныя кампаненты падручніка гісторыі. Прывёмы работы з тэкстам падручніка з улікам задач урока і ўзросту школьнікаў. Фарміраванне ўмінняў самастойнай работы з тэкстам падручніка.

Роля гістарычных дакументаў у научанні гісторыі. Віды гістарычных дакументаў. Асаблівасці іх выкарыстання ў залежнасці ад узросту вучняў.

Асноўныя прывёмы выкарыстання гістарычных дакументаў у научанні гісторыі: цытаванне; каменціраванае чытанне; аналіз гістарычных дакументаў вучнямі; разшэнне проблемна-пазнавальных задач на аснове аналізу дакументаў і г. д.

Педагагічнае кіраванне самастойнай работай вучняў у працэсе вывучэння дакументаў. Навучанне школьнікаў асноўным відам запісаў пры вывучэнні першакрыніц: складанне простага і разгорнутага плана, тэзісаў, апорнага канспекта, реферата.

Віды даведачнай літаратуры па гісторыі і магчымасці яе выкарыстання ў научальным працэсе. Навучанне вучняў умінню карыстацца даведачным апаратам падручнікаў, навуковых кніг, часопісаў, працаўцаў са слоўнікамі, энцыклапедыямі, бібліографічнымі крыніцамі.

Выкарыстанне навукова-папулярнай і мастацкай літаратуры ў вырашэнні адукацыйна-выхаваўчых і развіваючых задач пры научанні гісторыі. Методыка работы з мастацкай літаратурай, перыядычнымі выданнямі.

## **Тэма 4. Нагляднасць у научанні гісторыі**

Асаблівасці і роля нагляднасці ў вырашэнні адукацыйна-выхаваўчых задач гісторыі. Класіфікацыя наглядных сродкаў научання. Прадметная нагляднасць, магчымасці і методыка яе выкарыстання на ўроках. Экскурсіі па гістарычных мясцінах і ў музеі. Методыка іх арганізацыі.

Выяўленчая нагляднасць. Прывёмы работы з творамі жывапісу, партрэтамі, фатаграфіямі, карыкатурамі.

Роля педагогічнага малюнка і яго значэнне ў научанні гісторыі.

Умоўна-графічная нагляднасць, яе месца ў выкладанні гісторыі. Прывёмы выкарыстання ўмоўнай нагляднасці.

Тэхнічныя сродкі научання ў выкладанні гісторыі. Методыка выкарыстання аўдыёвізуальных сродкаў і камп'ютэрных праграм у выкладанні гісторыі.

Асаблівасці выкарыстання прывёмаў нагляднага научання ў старэйшых і сярэдніх класах; развіццё самастойнасці пры выкарыстанні нагляднага метаду научання гісторыі.

## **Тэма 5. Міжпрадметныя і ўнутрыкурсавыя сувязі у научанні гісторыі**

Дыдактычная сутнасць міжпрадметных сувязей. Іх роля ў фарміраванні ведаў, разумені і засваенні светапоглядных ідэй, фарміраванні светапогляду вучняў.

Асноўныя аспекты зместу міжпрадметных сувязей курсаў гісторыі: па агульных з іншымі прадметамі фактах, паняццях, ідэях; па ўміннях і навыках вучэбнай работы; па выхаванні і развіцці вучняў. Накірункі сувязі: рэтраспектыўныя, супадаючыя, перспектыўныя.

Метадычныя прывёмы і сродкі ўсталявання міжпрадметных і ўнутрыкурсавых сувязей настаўнікам у час пераказу новага матэрыялу; у працэсе гутаркі, работы з тэкстам падручніка, дакументам, наглядным дапаможнікам. Рэалізацыя пераемнасці ў ведах і ўміннях.

Залежнасць выкарыстання прывёмаў і сродкаў ажыццяўлення міжпрадметных сувязей ад падрыхтаванасці класа, зместу сувязей, задач іх устанаўлення.

## Раздел V. ФОРМЫ АРГАНІЗАЦЫІ НАВУЧАННЯ ГІСТОРЫ

### Тэма 1. Урок гісторы і падрыхтоўка да яго правядзення

Урок як асноўная форма арганізацыі працэсу навучання гісторы. Патрабаванні да сучаснага ўрока: паўнапечнасць гістарычнага зместу ўрока і педагогічнай задумы, улік матывацый вучэння, гібкасці структуры і методыкі ўрока, самастойнасць пазнавальнай дзеянасці вучняў і выніковасць урока.

Тыпы ўрокаў гісторы. Фактары, якія абумоўліваюць мэтагодынасць выбару тыпу ўрока. Асаблівасці арганізацыі пазнавальнай дзеянасці вучняў у залежнасці ад абранага тыпу ўрока. Тыпология ўрокаў па іх асноўнай дыдактычнай мэце: урок вывучэння новага матэрыялу; урок праверкі і ўліку ведаў; урок паўтарэння і абагульнення вывучанага; камбінаваны (састаўны) урок. Тыпология ўрокаў па спосабе іх правядзення ці вядучым метадзе навучання: лекцыя, семінар, практычныя заняткі, лабараторны ўрок, кінаурок, тэлеурок, экспкурсія і г. д.

Структурныя элементы ўрока: падрыхтоўка да ўспрымання новага матэрыялу, паведамленне новага гістарычнага зместу, арганізацыя асэнсавання і замацавання, авалодання ўменнямі і навыкамі, прымянецце засвоеных ведаў і ўменняў. Фактары, якія ўплываюць на выбар структуры ўрока. Крытэрыі ацэнкі ўрока.

Састаўленне плана і плана-канспекта ўрока, іх структура і асаблівасці складання. Формы плана-канспекта і яго выкарыстанне на ўроку.

Спецыфічныя і нетрадыцыйныя формы арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу: вучэбныя экспкурсіі, канферэнцыі, ролевыя гульні, дыспуты, дыскусіі, кансультатыўныя залікі і г. д. Магчымасці выкарыстання лекцыйна-семінарскай сістэмы, вывучэння гісторыі па проблемна-тэматычным прынцыпах, "скразнымі" тэмамі, модулямі і г. д. Інавацыйныя падыходы да выкладання гісторыі. Іх сутнасць і магчымасці выкарыстання ў сучаснай школе.

### Тэма 2. Сістэма праверкі і ацэнкі вынікаў навучання гісторы

Мэты і задачы сістэматычнай праверкі і ацэнкі ведаў і ўменняў вучняў. Праверка засваення вучнямі асноўных фактаў, паняццяў і зананамернасцей гістарычнага працэсу. Паглыбленне, сістэматызацыя і абагульненне гістарычных ведаў, развіццё пазнавальных уменняў у ходзе апытаўніцтва.

Прыёмы бягучай праверкі і ацэнкі ведаў і ўменняў у малодшых і старэйшых класах. Метады вуснага і пісьмовага контролью на падагульняючых занятках і занятках семінарска-лабараторнага тыпу, машыннага і без машыннага праграміраванага контролью, тэсціравання. Метады самаконтролью. Індывідуальныя, групавыя і калектыўныя

формы контролью.

Функцыі і роля ацэнкі ведаў і ўменняў вучняў, яе формы і крэтычныя. Методыка выстаўлення адзнакі на ўроці, за чвэрць, паўгодзяе, год.

### Тэма 3. Паўтарэнне ў навучанні гісторы

Сістэма паўтарэння ў навучанні гісторы як важнейшая ўмова абавязковення, сістэматызацыі і паглыблення ведаў вучняў.

Асноўныя віды паўтарэння. Першапачатковое паўтарэнне вывучанага на ўроці. Спосабы яго арганізацыі. Бягучое паўтарэнне і яго роля ў фарміраванні гістарычных ведаў. Падагульняючае паўтарэнне па выніках вывучэння тэм, раздзела, гістарычнага курса. Перадэкзаменацыйнае паўтарэнне, методыка яго арганізацыі.

## Раздел VI. ПАЗАКЛАСНАЯ РАБОТА ПА ГІСТОРЫІ. НАСТАЎНІК ГІСТОРЫ

### Тэма 1. Пазакласная работа па гісторыі

Адукацыйна-выхаваўчае значэнне пазакласнай работы па гісторыі. Яе роля ў фарміраванні ў вучняў устойлівага інтэрэсу да гісторыі, развіцці іх пазнавальных здольнасцей, выхаванні асобы.

Змест, асноўныя напрамкі і арганізацыйныя формы пазакласнай работы па гісторыі. Класіфікацыя форм работы па ступені масавасці і тэрмінах дзеяння. Пазакласнае чытанне, гістарычныя гурткі, таварысты, клубы, канферэнцыі, вечары, алімпіяды. Экспкурсіі. Школьныя музеі. Выкарыстанне ЭВМ у пазакласнай работе.

### Тэма 2. Настаўнік гісторыі

Роля настаўніка гісторыі ў выхаванні падрастаючага пакалення. Асаблівасці педагогічнай дзеянасці настаўніка гісторыі, яе змест і структура.

Абавязкі настаўніка гісторыі. Патрабаванні да гістарычных, псіхолагічных ведаў і ўменняў настаўніка гісторыі, яго асабістых якасцей.

Сутнасць педагогічнай творчасці. Умовы творчага росту настаўніка гісторыі. Метады педагогічнага даследавання ў дзеянасці настаўніка гісторыі. Этапы прафесійнага ўдасканалення.

Метадычнае работаванне ў школе, яе формы. Удзел настаўніка ў метадычнай работе школы і ў работе раённых метадычных аб'яднанняў настаўнікаў.

Бесперапынная самаадукацыя як аснова павышэння кваліфікацыі настаўніка гісторыі. Асноўныя напрамкі самаадукацыі, яе планаванне.

## ЛІТАРАТУРА

### Асноўная

1. Актуальныя вопросы методики обучения истории в средней школе / Под ред. А. Г. Колоскова. М., 1984.
2. Вагин А. А. Методика обучения истории в школе. М., 1972.
3. Вагин А. А. Методика преподавания истории в школе. М., 1968.
4. Внутрипредметные и межпредметные связи в обучении истории / Под ред. А. Г. Колоскова. М., 1990.
5. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Методика преподавания истории в школе. М., 1999.
6. Годер Г. И. Преподавание истории в 5 классе: Пособие для учителя. М., 1985.
7. Гора П. В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в школе. М., 1971.
8. Гора П. В. Повышение эффективности обучения истории в школе. М., 1988.
9. Грицевский И. М. Работа учителя с учебником при подготовке к уроку истории: Из опыта работы. М., 1987.
10. Дайри Н. Г. Современные требования к уроку истории: Пособие для учителей. М., 1978.
11. Канцэпцыя гісторычнай адукацыі ў школах Беларусі. Мн., 1991.
12. Короткова М. В., Студеникин М. Т. Методика обучения истории. М., 1993.
13. Короткова М. В., Студеникин М. Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях. М., 1999.
14. Лернер И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. М., 1982.
15. Методика обучения истории в средней школе: В 2 ч. М., 1978.
16. Методика преподавания истории в средней школе. М., 1986.
17. Методыка выкладання гісторыі старожытнага свету і сярэдніх вякоў / Пад рэд. Ф. П. Кароўкіна і Н. У. Запарожца. М., 1971.
18. Озерский И. З. Начинающему учителю истории: Из опыта работы. М., 1987.
19. Полтарак Д. И. и др. Методика использования средств обучения в преподавании истории. М., 1987.
20. Стражев А. И. Методика преподавания истории. М., 1964.

### Дадатковая

1. Аштарович Н. И., Полтарак Д. И. Кабінет истории и обществознания в средней школе. М., 1982.
2. Багдановіч І. І. Метадычныя ўмовы павышэння эффектыўнасці ўрока гісторыі / Гісторыя: праблемы выкладання. Мн., 1997. № 2.
3. Багдановіч І. І. Праблема метадаў і прыёмаў навучання ў выкладанні гісторыі // Пытанні гісторыі, метадалогіі і методыкі выкладання. Мн., 1998.
4. Гончарова Т. И. Уроки истории — уроки жизни. М., 1989.
5. Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии. М., 1996.
6. Гульга А. В. Искусство истории. М., 1980.
7. Дайри Н. Г. Основное усвоить на уроке. М., 1987.
8. Каплан С. Б. Я делаю урок: Из опыта работы. Мн., 1987.
9. Кревер Г. А. Изучение теоретического содержания курсов истории в 5—9 классах. М., 1989.
10. Лейбенгруб П. С. О повторении на уроках истории СССР. М., 1987.
11. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981.
12. Линденберг К. Обучение истории. М., 1997.
13. Никифоров Д. Н., Скліренко С. Ф. Наглядность в преподавании истории и обществознания. М., 1978.
14. Ракуць В. Лекцыйна-семінарская сістэма навучання гісторыі / Народная асвета. 1992. № 5—12.
15. Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира? М., 1992.
16. Шаталов В. Ф. Эксперимент продолжается. М., 1989.
17. Шевченко С. Д. Школьный урок: как научить каждого. М., 1991.
18. Ямбург Е. А. Воспитание историей. М., 1989.
19. Ясперс К. Истоки истории и ее цель. М., 1991.

## **Методыка выкладання сацыяльна-палітычных дысцыплін**

### **ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА**

У сучасны перыяд якіснага абаўлення грамадскіх адносін ва ўмовах рэальнага сувэрэнітету Рэспублікі Беларусь школьнай грамадзанаўчая адукцыя павінна рыхтаваць навучэнцаў да рознабаковай дзеянасці ў зменлівым і супяречлівым свеце жыццёвой практыкі. У распяцні гэтай задачы і падрыхтоўцы спецыялістаў адпаведнага профілю курс “Методыка выкладання сацыяльна-палітычных дысцыплін” адыхрывае важную ролю.

Мэта і задачы методыкі выкладання сацыяльна-палітычных дысцыплін вызначаюцца, у першую чаргу, адукцыйна-выхаваўчымі, развіваючымі задачамі і асаблівасцямі зместу школьніх курсаў “Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”.

Методыка выкладання сацыяльна-палітычных дысцыплін забяспечвае падрыхтоўку кваліфікованага выкладчыка, які валодае філософскай культурай, ведамі ў шырокім спектры грамадскіх навук, майстэрствам выкладання і выхавання; вызначае найбольш эфектыўныя метады, сродкі і формы навучання, садзейнічае развіццю ўменияў і навыкаў творчага мыслення, культуры зносін і вядзення дыскусіі, сувязі тэарэтычных ведаў з практычнай дзеянасцю.

У тэарэтычнай частцы курса студэнты павінны атрымаць уяўленне аб этапах станаўлення грамадзанаўчай адукцыі і асноўных напрамках зместу Канцэпцыі сацыяльна-гуманістычнай адукцыі для базавых і сярэдніх агульнаадукцыйных школ Рэспублікі Беларусь, прааналізаваць мэты, задачы, логіку пабудовы, структуру, вузлавыя праблемы, асаблівасці зместу і методыкі выкладання школьніх дысцыплін “Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”.

У час семінарскіх і лабараторных заняткаў студэнты павінны дэталёва даследаваць дзеючыя праграмы сацыяльна-палітычных курсаў, навучальныя дапаможнікі, метадычную літаратуру, наведаць і прааналізванаць урокі вопытных выкладчыкаў, навучыцца самастойна распрацоўваць разнастайныя формы заняткаў. Мэтазгодна правесці дзелавыя гульні ў аўдыторыі і некалькі пробных урокаў у школе.

На вывучэнне курса “Методыка выкладання сацыяльна-палітычных дысцыплін” запланавана 40 гадзін, з якіх 18 лекцыйных, 18 семінарскіх і практычных, 4 гадзіны лабараторных заняткаў, а таксама напісанне дакладаў, курсавых і дыпломніх прац па выбары студэнта.

### **ПРАГРАМА**

#### **Тэма 1. Агульная характеристыка мэты, задач і зместу вучэбных школьніх дысцыплін “Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”**

Этапы станаўлення грамадзанаўчай адукцыі ў агульнаадукцыйнай школе Рэспублікі Беларусь. Канцэпцыя сацыяльна-гуманістычнай адукцыі для агульнаадукцыйных школ Рэспублікі Беларусь. Неабходнасць увядзення новых грамадзанаўчых курсаў. Іх месца ў сістэме іншых вучэбных прадметаў.

Аналіз праграм курсаў “Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”. Асноўныя кампаненты праграм. Структура і логіка пабудовы, прадмет, мэта і задачы курсаў. Фарміраванне на аснове інтэграцыі ведаў па філасофії, сацыяльна-эканамічнай тэорыі, сацыялогіі, психалогіі, этицы, эстэтыцы, праву і іншых галінах науки гуманістычнага светашогляду, свядомай адказнай жыццёвой пазіцыі ў розных сферах жыцця і дзеянасці, умения жыць у мнагамерных зносінах з іншымі людзьмі і практычна дзеянічна з усведамленнем агульна-чалавечых каўштоўнасцей — мэта сацыяльна-палітычных дысцыплін.

Асаблівасці зместу курсаў “Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”.

Асноўныя метадычныя праблемы і асаблівасці методыкі выкладання сацыяльна-палітычных дысцыплін.

Праблема падручніка, навучальных дапаможнікаў. Літаратура па методыцы выкладання сацыяльна-палітычных дысцыплін.

#### **Тэма 2. Методыка фарміравання паняццяў і вядучых ідэй у працэсе вывучэння сацыяльна-палітычных дысцыплін. Міжпрадметныя і ўнутрыкурсавыя сувязі**

Тэарэтычныя характеристыкі зместу курсаў “Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”. Метадалагічныя і метадычныя асновы раскрыцця асноўных паняццяў і ідэй. Лагічнае адзінства канкрэтнага матэрыялу і абагульненню — галоўны шлях развіцця тэарэтычнага

мыслення і фарміравання паняццяў. Класіфікацыя паняццяў па ўзроўню абагуленасці, зместу і ступені іх вядомасці. Насычанасць зместу курсаў паняццямі, асноўнымі светапогляднымі ідэямі. Значэнне логікі — нагляднага шляху ў раскрыці зместу паняццяў. Роля індукцыі і дэдукцыі ў фарміраванні светапоглядных паняццяў і ідэй. Устанаўленне прыгынна-выніковых сувязей. Паступовае раскрыцце прыкмет, сувязей паняццяў. Роля нагляднасці ў фарміраванні паняццяў. Апора на веды і жыццёвыя воспіт вучняў. Асноўныя этапы фарміравання паняццяў. Іх навуковая фармуліроўка. Асаблівасці фарміравання філософскіх, сацыяльна-еканамічных, маральна-этычных і іншых паняццяў. Навучанне вучняў аперыраванню паняццямі.

Абагульняючы і шматузроўневыя харектар сацыяльна-палітычных дысцыплін. Метадалагічныя і метадычныя асновы ажыццяўлення міжпрадметных і ўнутрыкурсавых сувязей. Асноўныя напрамкі устанаўлення міжпредметных сувязей. Актуальнасць рэалізацыі міжпредметных сувязей па асноўных светапоглядных проблемах, паняццях і ідэях.

Арганізацыйныя шляхі, метадычныя прыёмы і дыдактычныя сродкі ажыццяўлення міжпредметных сувязей.

Методыка ўстанаўлення ўнутрыкурсавых сувязей.

### *Тэма 3. Методыка вывучэння дакументальнага матэрыялу ў працэсе выкладання сацыяльна-палітычных дысцыплін*

Неабходнасць раскрыцця пры вывучэнні сацыяльна-палітычных дысцыплін тэарэтычных асноў гуманістычнага светапогляду па першакрыніцах і дакументах. Развіццё ў вучняў старэйшых класаў пры вывучэнні дакументальнага матэрыялу тэарэтычнага мыслення, уменняў пранікаць у сутнасць сацыяльных, прыродных з'яў, працаўаць з першакрыніцамі. Выпрацоўка патребнасці самастойна вывучаць партыйныя і дзяржаўныя дакументы.

Крытэрый адбору дакументальнага матэрыялу для яго вывучэння.

Методыка вывучэння першакрыніц, партыйных і дзяржаўных дакументаў. Метадычныя прыёмы: чытанне і франтальны аналіз тэксту, калектывнае абмеркаванне асноўных тэарэтычных палажэнняў, устанаўленне іх сувязі з сучасным матэрыялам, састаўленне простага і складанага планаў, тэзісаў, тэкставых і лічбавых табліц, схем і лагіч-

ных ланцужкоў. Розныя формы запісаў зместу дакументальных матэрыялаў. Спыштак па сацыяльна-палітычных дысцыплінах.

### *Тэма 4. Методыка выкарыстання бягучай інфармацыі, твораў мастацкай літаратуры пры вывучэнні курсаў “Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”*

Актуальнаяя праблемы сучаснасці, жыццядзейнасці чалавека — галоўны аў'ект вывучэння сацыяльна-палітычных дысцыплін. Неабходнасць выкарыстання разнастайных відаў бягучай інфармацыі ў выкладанні курсаў “Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”. Багацце фактараў, якія ўздзейнічаюць на свядомасць вучняў. Неабходнасць усебаковай інфармаванасці настаўnika аб сучасных падзеях і з'явах, інтарэсах вучняў.

Перыядычны друк як адна з крыніц інфармацыі. Арганізацыя самастойнай працы вучняў з газетай. Заданні вучням па падборы газетнага матэрыялу па вузлавых тэмах і актуальных праблемах.

Роля і месца мастацкай літаратуры ў выкладанні сацыяльна-палітычных курсаў. Методыка выкарыстання твораў паэзіі і прозы пры вывучэнні вядучых праблем жыцця чалавека.

### *Тэма 5. Наглядныя сродкі ў выкладанні сацыяльна-палітычных дысцыплін*

Прынцып нагляднасці ў працэсе выкладання курсаў “Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”. Класіфікацыя наглядных дапаможнікаў. Актуальнасць выкарыстання ўмоўна-графічнай нагляднасці пры раскрыці зместу паняццяў, тэарэтычнага матэрыялу. Наглядныя дапаможнікі па іншых прадметах як сродак рэалізацыі міжпредметных сувязей. Неабходнасць выкарыстання самаробных наглядных дапаможнікаў. Адлюстраванне ў іх новых дадзеных, краязнаўчага матэрыялу.

Роля крэйдавых, дынамічных схем, умоўных мадэлей пры даследаванні структуры складаных паняццяў, апорных схем для асансавання зместу значных інфармацыйных блокаў. Тэкставыя і лічбавыя табліцы. Асаблівасці методыкі работы з умоўна-графічнай нагляднасцю.

Вучэбныя, дакументальныя і мастацкія фільмы, дыяфільмы ў выкладанні курсаў “Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”. Тэлевізійныя вучэбныя ўрокі, методыка іх правядзення.

**Тэма 6. Праблемнае навучанне ў працэсе выкладання курсаў  
“Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”.**

**Вучэбна-даследчая праца школьнікаў**

Шматпраблемныя характеристыкі зместу сацыяльна-палітычных дысцыплін. Самастойная праца вучня — важны напрамак фарміравання гуманістычнага светапогляду і трывалых перакананняў. Праблемнасць у выкладанні — адзін з дзеяньсных сродкаў павышэння мысліцельнай дзейнасці школьнікаў.

Класіфікацыя вучэбных праблем па змесце і іх характеристыкі. Метадычныя ўмовы пастаноўкі і расшэння вучэбных праблем у час лекцый, гутаркі, працы з дакументамі, газетнымі матэрыяламі, на розных этапах урока і г. д.

Лагічныя шляхі вырашэння вучэбных праблем: аналіз, сінтэз, параўнанне, доказ, выяўленне тэндэнцыі развіцця, раскрыццё ўнутраных супяречнасцей з’яў.

Паняцце, значэнне і прадмет вучэбных сацыялагічных даследаванняў. Азнямленне вучняў з метадамі даследчай працы. Гіпотэза, збор інфармацый, прыёмы яе апрацоўкі. Краязнаўчыя матэрыялы як адзін са сродкаў канкрэтызацыі тэарэтычнага зместу сацыяльна-палітычных дысцыплін. Абмеркаванне вынікаў даследавання на ўроку.

**Тэма 7. Формы заняткаў па сацыяльна-палітычных  
дысцыплінах**

Урок — асноўная форма вучэбна-выхаваўчай работы. Сістэма ўрокаў па праблемах зместу. Лагічнае адзінства канкрэтнага матэрыялу і абагульненняў у сістэме ўрокаў. Суадносіны тэарэтычнага матэрыялу і практичных заданняў на ўроках па сацыяльна-палітычных дысцыплінах. Адукацыйныя, выхаваўчыя і развіваючыя задачы ўрока, сістэмы ўрокаў. Выбар мэтазгодных метадаў, метадычных прыёмаў, дыдактычных сродкаў для раскрыцця канкрэтнага зместу, вырашэння задач урока.

Тыпология ўрокаў па ступені суадносін дзейнасці настаўніка і самастойнай працы вучняў. Формы заняткаў па сацыяльна-палітычных дысцыплінах: лекцыі, семінары, канферэнцыі, дыскусіі, кансультацыі, субядаванні і інш. Методыка арганізацыі і правядзення кожнай формы заняткаў.

Крытэрыі выбару метадаў, сродкаў, тыпаў урока і форм арганізацыі заняткаў па курсах “Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”.

**Тэма 8. Паўтарэнне, праверка, улік і ацэнка  
ведаў і ўменняў вучняў**

Разнастайнасць шляхоў уліку ведаў і ўменняў па сацыяльна-палітычных дысцыплінах: вусны адказ на ўроку, удзел у абмеркаванні пытанняў на семінарскіх занятках, дыспутах, выступление з дакладам, паведамленнем, рефератам, выкананне практичных заданняў і г. д. Прыкладныя нормы ацэнкі ведаў і ўменняў навучэнцаў.

Заліковыя ўрокі, падрыхтоўка і правядзенне залікаў па сацыяльна-палітычных дысцыплінах. Экзамен па грамадазнаўству.

**Тэма 9. Пазакласная работа. Падрыхтоўка  
да выкладання сацыяльна-палітычных курсаў**

Арганічнае адзінства ўрочнай і пазакласнай работы па сацыяльна-палітычных дысцыплінах. Значэнне пазакласнай работы вучняў для развіцця ўменняў і навыкаў грамадской, арганізацыйнай і даследчай дзейнасці. Формы пазакласнай работы.

Навукова-тэарэтычная падрыхтоўка настаўніка да выкладання курсаў “Чалавек і грамадства”, “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”.

Метадычнае падрыхтоўка выкладчыка. Шляхі павышэння кваліфікацыі выкладчыка па сацыяльна-палітычных дысцыплінах.

## ЛІТАРАТУРА

### Асноўная

1. Артемьева Г. В. Проблемное обучение в курсе “Обществоведение.” М., 1973.
2. Бахмутова Л. С. Методическая подготовка будущего учителя // Обществознание в школе. 1997. № 1—2, 4. 1998. № 4. 1999. № 6—7.
3. Боголюбов Л. Н. Школьное обществоведение в 50—80-е годы // Обществознание в школе. 1997. № 3.
4. Дружкова А. В. Методика преподавания обществоведения в средней школе: Учеб. пособие для студентов ист. фак. пед. ин-тов. М., 1985.
5. Иванова Л. Ф. Обществоведение 20-х годов // Обществознание в школе. 1997. № 2.
6. Концепция обществоведческого образования общеобразовательной школы // Обществознание в школе. 1998. № 3—5.
7. Концепция социально-гуманистического образования для базовых и средних общеобразовательных школ Республики Беларусь // Чалавек. Грамадства. Свет. 1997. Вып. 6.
8. Программа курса “Человек. Общество. Государство: Для общеобразоват. шк. // Чалавек. Грамадства. Свет. 1999. № 3.; 2000. № 1.
9. Справочник преподавателя общественных дисциплин / Авт.-сост. Е. Е. Вяземский, Т. И. Тюляева. М., 1998.
10. Чалавек і грамадства: Праграмы для сярэдніх агульнаадукацыйных школ і прафесіянальна-тэхнічных вучылішч. Мн., 1999.
11. Чалавек. Грамадства. Дзяржава: Вучэб. давам. для 8 кл. агульнаадукац. шк. з бел. мовай навучання. Кн. 1. Мой свет / Под ред. Ю. А. Харына. Мн., 1999.
12. Человек и общество: Учебное пособие по обществознанию для учащихся 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лозебниковой. М., 1997.

### Дадатковая

1. Акулкин Э. В. Раскрытие общих понятий в курсе «Общество-введение»: Из опыта работы учителя / Под ред. А. П. Шептулина. М., 1974.
2. Басик Н. Ю. Педагогические возможности работы с документами в школьном курсе обществоведения // Обществознание в школе. 1999. № 4.
3. Боголюбов Л. Н. Работа с документами в процессе обществоведческого образования // Обществознание в школе. 1998. № 4.
4. Горевая С. А. Дидактические материалы к курсу “Человек и общество” // Обществознание в школе. 1997. № 2.
5. Дианова Р. И. Изучение вопросов социального развития на уроках обществоведения в XI классе // Обществознание в школе. 1998. № 1.
6. Долинина И. Г. Работа с понятиями на уроках обществоведения // Обществознание в школе. 1999. № 2.
7. Иванова Л. Ф. Изучение нового раздела курса “Человек и общество”: Метод. рек. к первым темам // Обществознание в школе. 1997. № 4—5.
8. Изучение курса “Человек и общество”: Поурочные метод. рек. // Обществознание в школе. 1999. № 1—7.
9. Иоффе А. Н. Использование источников для ознакомления школьников с политической мыслью прошлого // Обществознание в школе. 1998. № 4.
10. Кинкулькин А. Т. Подготовка учителя к преподаванию обществоведческих курсов // Обществознание в школе. 1997. № 1—2, 4.
11. Кружковская работа по истории и обществоведению: Сб. ст. Кн. для учителей. М., 1984.
12. Лазебникова А. Ю. Цели обществоведческого образования как критерий отбора содержания // Обществознание в школе. 1997. № 4
13. Лысенко Е. Г. Тесты, логические схемы и таблицы к курсу “Человек и общество” // Обществознание в школе. 1997. № 5.
14. Панов С. В. Использование принципа наглядности при изучении учащимися 8-х классов экспериментального курса “Гуманистика” // Чалавек. Грамадства. Свет. 1996. № 2.
15. Познавательные задания на уроках обществоведения в X кл. // Обществознание в школе. 1999. № 3.
16. Ученик на уроке обществоведения: опыт творческой деятельности // Обществознание в школе. 1997. № 4.

## ЗМЕСТ

УВОДЗИНЫ.....	3
МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ ГІСТОРЫИ .....	4
Тлумачальная записка.....	4
Программа .....	5
Літаратура .....	16
МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ САЦЫЯЛЬНА-ПАЛІТЫЧНЫХ ДЫСЦЫПЛІН.....	18
Тлумачальная записка.....	18
Программа .....	19
Літаратура .....	24

Вучэбнае выданне

### **МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ ГІСТОРЫИ І САЦЫЯЛЬНА-ПАЛІТЫЧНЫХ ДЫСЦЫПЛІН**

**Базавая вучэбная праграма  
для спецыяльнасці  
П 02.01.00 — “Гісторыя”**

***Складальнікі:***

**Багдановіч Іван Іванавіч,  
Мярзляк Віктар Іванавіч**

***Рэдактар М. В. Калацкая  
Арыгінал-макет: В. Ю. Ігнацьевіа***

Падпісаны ў друк 04.04.2002. Фармат 60×84 1/16. Папера пісчая.  
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 1,6. Ул.-выд. арк. 1,6.  
Тыраж 100 экз. Заказ 140.

***Установа адукацыі***

«Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»  
Ліцензія ЛВ № 196 ад 04.02.98 г. 220050, г. Мінск, вул. Савецкая, 18

***Выдавец і паліграфічнае выкананне:***

Вучэбна-выдавецкі цэнтр  
Беларускага дзяржавнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка  
220007, Мінск, вул. Магілёўская, 37